

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра финансового права и правового регулирования хозяйственной
деятельности

ПЕТРОВА
Татьяна Игоревна

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Аннотация к дипломной работе

Научный руководитель:
кандидат юридических наук,
доцент А.А. Пилипенко

Минск, 2014

РЕФЕРАТ

Дипломная работа объемом 77 страниц, 96 источников.

Ключевые слова: АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ, СУБЪЕКТЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ, КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ, СТАНДАРТЫ (ПРАВИЛА), ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРОВ.

В дипломной работе исследуются теоретические и практические аспекты правового регулирования аудиторской деятельности.

Цель дипломной работы: исследование правовых аспектов регулирования аудиторской деятельности в Республике Беларусь, изучение тенденций развития аудита в Республике Беларусь и разработка предложений по его совершенствованию.

Объектом исследования являются нормативно правовые акты, регулирующие аудиторскую деятельность, в частности, отношения, возникающие в процессе осуществления данной деятельности и оказания профессиональных услуг, научные труды отечественных и зарубежных ученых по данной теме.

При написании дипломной работы использовались следующие методы: общенаучные методы исследования (сравнительно – исторический метод, системный подход), частно – научные методы (метод сравнительного изучения), в том числе специально – юридические (метод толкования права).

Результаты исследования и новизна: изучение основных проблем аудиторской деятельности, оценка норм нового Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 12.07.2013 г. № 56 – З, внесение предложений по совершенствованию действующего законодательства.

Достоверность материалов и результатов исследования подтверждается приведенным списком использованной литературы и ссылками на них в основной части работы.

О самостоятельности работы свидетельствует наличие публикаций автора по данной тематике.

РЭФЕРАТ

Дыпломная работа аб'ёмам 77 старонак, 96 крыніц.

Ключавыя словы: АЎДЫТАРСКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ПРЫНЦЫПЫ, ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ, АБАВЯЗКОВЫ АЎДЫТ, СУБ'ЕКТЫ АЎДЫТАРСКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, ДАГАВОР АКАЗАННЯ АЎДЫТАРСКИХ ПАСЛУГ, ЯКАСЦЬ АКАЗВАЕМЫХ ПАСЛУГ, СТАНДАРТЫ (ПРАВІЛЫ), АДКАЗНАСЦЬ АЎДЫТАРАЎ.

У дыпломнай работе даследуюцца тэарэтычныя і практычныя аспекты прававога рэгулявання аўдытарскай дзейнасці.

Мэта дыпломнай работы: даследаванне прававых аспектаў рэгулявання аўдытарскай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь, вывучэнне тэндэнцый развіцця аўдыту ў Рэспубліцы Беларусь і распрацоўка прапаноў па яго ўдасканаленні.

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца нарматыўна прававыя акты, якія рэгулююць аўдытарскую дзейнасць, у прыватнасці, адносіны, якія ўзнікаюць у працэсе ажыццяўлення гэтай дзейнасці і аказання прафесійных паслуг, навуковыя працы айчынных і замежных навукоўцаў па гэтай тэме.

Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстоўваліся наступныя групы метадаў: агульнанавуковыя метады даследавання (параўнальна – гістарычны метады, сістэмны падыход), прыватна – навуковыя метады (метады параўнальнага вывучэння), у тым ліку спецыяльна – юрыдычныя (метады тлумачэння права).

Вынікі даследавання і навізна: вывучэнне асноўных праблем аўдытарскай дзейнасці, адзнака нормаў новага Закона Рэспублікі Беларусь «Аб аўдытарскай дзейнасці» ад 07.12.2013 г. № 56 – З, унясенне прапаноў па ўдасканаленні дзеючага заканадаўства.

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў даследавання пацвярджаецца прыведзеным спісам выкарыстанай літаратуры і спасылкамі на іх у асноўнай частцы працы.

Аб самастойнасці працы сведчыць наяўнасць публікацый аўтара па дадзенай тэматыцы.